

А. Зайцева

ПРАБЛЕМА АСОБАСНАЙ САМАІДЭНТЫФІКАЦЫІ Ў СОЦЫУМЕ Ў РАМАНЕ ВІКТАРА МАРЦІНОВІЧА «ПАРАНОЯ»

Праблема самаідэнтыфікацыі чалавека з'яўляецца адной з галоўных для сучаснага грамадства з прычыны знаходжання ў сітуацыі няспыннага інфармацыйнага плюралізму. Акрэсленая ўмовы існавання прымусілі чалавека ў чарговы раз паглыбіцца ў сваю існасць, звярнуцца да тэзіса «спазнай самога сябе». Дадзеныя пытанні ўжо працяглы час знаходзяцца ў фокусе ўвагі філосафаў, психолагаў, сацыёлагаў, літаратуразнаўцаў. Яны шырока прадстаўлены ў тэорыях Ф. Нішэ, З. Фрэйда, А. Адлера, К. Юнга, Э. Фрома і іншых даследчыкаў.

Шматаспектнае асэнсаванне пытання ў самаідэнтыфікацыі займае адно з дамінуючых месцаў і ў айчынным мастацтве слова: творы В. Быкава, Р. Барадулина, У. Каракевіча, У. Някляева і іншых. Цалкам заканамерна, што прадстаўнікі сучаснай беларускай літаратуры сфакусіравалі ўвагу на аналізе акрэсленай праблемы. У дадзеным кантэксце асобнае месца займае творчасць В. Марціновіча. У яго рамане «Параноя» галоўны герой на працягу невялікага прамежку часу (менш за год) праходзіць доўгі нелінейны шлях самаідэнтыфікацыі.

Кампазіцыйная будова твора і назва яго частак ад першай асобы («Мы», «Они», «Я») дае дакладнае ўяўленне пра тое, што структура працэсу самаідэнтыфікацыі героя парушана, бо згодна з законамі псіхалогіі спазнанне самога сябе праз усведамленне сваёй прыналежнасці да соцыума з'яўляецца часткай працэсу, але ніколі не пачынае яго.

Аўтарам прадстаўлены адметны спосаб кампазіцыйнай арганізацыі – *«сюжэт у сюжэце»*, у якім прасочваецца паралель паміж эга героя ў твора і асобай самога пісьменніка. Ён ставіць іх у сітуацыі экзістэнцыяльнага, «быкаўскага» выбару, у якім апасля апыненіцца сам. Вынік гэтай праекцыі, безумоўна, знаходзіць адлюстраванне ў самаідэнтыфікацыі галоўнага героя «Параноі».

Метафары і парапінанні з'яўляюцца найбольш часта ўжывальнымі мастацкімі сродкамі ў працэсе самаідэнтыфікацыі героя, большасць з іх – індывидуальна аўтарская (*отчаявшийся плащ, механистическая походка, Анатолий котенком брызнул к выходу, солнцевыполнни*).

З сінтаксічных асаблівасцей больш за ўсё вылучаецца ўжыванне *эмационально-клічных сказаў* і *рытарычных пытанняў*. Уплыў знешніх фактараў на працэс самаідэнтыфікацыі пераважае над унутранай свядомай працай па фарміраванні свайго «Я» і самастойным суб'ектыўным выпрацоўванні прынцыпаў і арыенціраў.

Не ўся сутнасць героя паддаецца дэфармацыі пад уплывам знешніх умоў. Нягледзячы на метадычную працу следчай групы існасць героя хутчэй пахіснулася, але не зламалася. Падкрэсліваецца, што адбылася частковая свядомая адмова ад сваіх перакананняў і блакіроўка ўспамінаў. Лёс героя – папярэджанне пра магчымыя трагічныя наступствы для асобаснай экзістэнцыі і самаідэнтыфікацыі ў небяспечных умовах зменлівай рэчаіснасці глабалізацыйных працэсаў.